

ПЕРВАЯ ЗЫМЕНА

238 (1205) ПАНЯДЗЕЛАК, 13-га кастрычніка 1930 г.

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЙ МОЛАДЗІ
Орган ЦК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПДПІСІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдакцыя—7-25,
секратарыят—12-19.

АДРАС КАНТОРЫ:
Комсомольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДАВАННЯ X.

Кожы асобнага №—2 кап.

Усім рэдакцыям цэнтральных і раённых газэт,
рэдкалегіям шматтыражак і насыценных газэт,
усім рабселькорам

ЦКК-НК РСІ і рэдакцыя газ.
„Звязда“ з 11-га на 25 кастрыч-
ніка г. г. арганізуюць усебеларускі
рабселькорскі рэйд правяркі ра-
гаваньня на рабселькорскіх на-
меткі. Мета—выявіць сапраўднае
становішча рэагавання на крыты-
ку ў друку, дабіцца карэктнага пе-
ралому ў рэагаванні, зрабіць што-
дзённую справу барацьбу за дзей-
насць рабселькорскіх заметак,
узмацніць барацьбу з элементамі,
якія зноса, паборакратычнаму ад-
носіцца да крытыкі ў друку, пры-
цягваючы іх да суровай адзяс-
насці.

Наспяховасці гэтага мерапры-
емства можна будзе дасягнуць толь-
кі пры актыўным удзеле ўсёй гра-
мадзянскай і правадзёўнай гэтай
работы.

ЦКК-НК РСІ і рэдакцыя газ.
„Звязда“ зварачаюцца да ўсіх ра-
дакцыяў цэнтральных, раённых га-
зэт, шматтыражак і насыценных га-

зэт, да ўсіх рабселькорскіх неад-
кладна ўключыцца на ўсебеларускі
рабселькорскі рэйд.

Для правядзення гэтага работы
на мясцох (у раёне, на прадыр-
емстве, у вёсцы, саўгасе, колгасе),
арганізуюць ударныя рабселькорскіх
брыгады, мобілізуюць везел
правяркі ўсю грамадзянскую, выя-
віце сапраўднае становішча з дзей-
насцю рабселькорскіх заметак.

У практычнай рабоце кіруюцца
праграмай, надрукаванай у „Звяз-
дзе“.

Вынікі рэйду шырока асвят-
ляцца ў сваёй газэце. Усе матар’я-
лы, прозьвішчы канкрэтных вина-
ватых у перагаванні, прапановы
на паляпшэнне гэтага справы,—
зараз-жа на скарачэнню рэйду
(але не пазней 27 кастрычніка)
дашлюцца ў рэдакцыю „Звязды“.

ЦКК-НК РСІ

Рэдакцыя газ. „Звязда“.

ПЕРАКЛЮЧЫЦА НА БАЯВУЮ ПАД- РЫХТОЎКУ ДА X ЗЬЕЗДУ ЛКСМБ

Важныя канферэнцыі павінны адыграць вялікую ролю ў справе правяркі і
дзвышэння клясавай баяздольнасці КСМ арганізацыі, мобілізацыі энэр-
на бязлітасную барацьбу з правым опартунізмам і „левымі“ загібамі—
за генеральную лінію партыі

Ударны квартал 5-цігодкі—політычны экзімен комсамолу Да ўсёй комсамольскай арганізацыі Беларусі

5 лістапада адчыняецца ўсебе-
лорускі зьезд комсамолу. З 18-га
кастрычніка пачынаюцца рэальныя
працы. Справаздачна-перавы-
шчальныя кампаніі комсамольскіх на-
метак з’яўляюцца і з’яўляюцца
агульнай правёркай дзейнасці
арганізацыі. Ужо гэта адно гаво-
ра за вышэйшае політычнае зна-
не яе, ужо гэта адно гаворыць
аб, што пасьпях справаздачна-
выбарчай кампаніі можна быць
спяччан толькі тады, калі да
ўсёй арганізацыі прыцягнуты
важны масы комсамольцаў і пра-
дзёўнай моладзі. Значныя падрых-
тавы да з’езду і правадзёўнае ра-
дзёўнае канферэнцыі ў гэтым годзе
з’яўляюцца яшчэ і тым, што
будуць праходзіць ва ўмовах,
папершае, ліквідавана акру-
жэнне і цэнтрам усяго гас-
падарства-політычнага жыцця стаў
паўднёвы, закончыўся другі
ці год і мы знаходзімся на
пачатку трэцяга году пяцігодкі і, на-
дзёўна, падведзены вынікі першага
квартала барацьбы за судальную кол-
лекцыю вёскі.

доўгі з яго з’яўленнямі—свінага-
доўлай, сіласаваннем, прарывай
настаўніцкіх прац у колгасе, арга-
нізацыя новы прыліў у колгасы;
барацьба за выхаванне пролетар-
скіх кадраў, за політэхнізацыю
школы,—вось пляндары, на якіх
разгортаў сваю дзейнасць саюз,
змагаючыся за генеральную лінію
партыі, загартоўваў ідэа-політыч-
ны стан сваіх перагав.

Адно треба адзначыць, што арга-
нізацыя яшчэ не перабудавалася
поўнасьцю, недастаткова яшчэ пры-
стасавала формы і змест сваёй ра-
боты да задач сацыялістычнага буд-
даўніцтва, асабліва выскован ле-
частка. Тэмы работ арганізацыі
яшчэ нікія навука, а ў асабных
арганізацыяў настолькі адстаюць,
што гэтыя арганізацыі акававаюцца
ў баку ад сацыялістычнага будоўлі,
скарачаюцца ў опартуністычнае ба-
лоў.

раз канферэнцыі, праз зьезд,
масавую правёрку работы ком-
самолу павінен даць адказ партыі і
краіне, як ён выказаў левіскай
наўсюду пралізаць сваю іні-
цыяты, свой пачын, як ён выка-
радаваў партыі „уверь комса-
мольскай брыгады“. Комсамол
арганізацыі павінен даць адказ комса-
мольскаму Савету аб выні-
ках іх рашэння ЦК Усёй ЛКСМ
наставішча беларускага комса-

у наўдзёўнаці яшчэ мізэрнай
удзельнай вага комсамольскіх арга-
нізацыі ў вёсцы і слабая работа
комсамолу нягоду на арганізацыі
моладзі. Часта моладзь не адчувае
арганізацыянае ролі комсамолу, таму
і рост комсамолу невыстарчалны.

На сёньнешні дзень партыя па-
ставіла перад краінай задачы: пе-
ратварыць пятны квартал другога
году пяцігодкі ва ударны квартал,
пасьпяхова выканаць загатоўчую
кампанію, арганізацыя новы магут-
ны прыліў у колгасы, ператварыць
кооперацыю ў сапраўдны баявы
штэб на арганізацыі забеспячэння.
Арганізавана сустрэць трэці год
пяцігодкі. Выкананьне гэтых задач па-
вінна стаць стрыжнем усе падрых-
тоўчае да з’езду работы, на выка-
нальні іх павінна быць сконцэнтра-
вана ўвага ўсіх надыходзячых ра-
дзёўных канферэнцыі.

комсамольскія арганізацыі на
дзёўнае выхаванне нашай рабо-
ты на лініі выхавання пра-
дзёўна, асабліва пасьля адозвы
Усёй ЛКСМ, так і на лініі сацы-
ялістычнай рэканструкцыі сельскай
адукацыі і барацьбы на культур-
на-адукацыйнай фронтзе, барацьбы за проле-
тарскія кадры, у шмат якіх мясцох
сапраўды большавіцкіх
клясы работы, вобразы кон-
крэтных адносін і арганізацыі.

Пастаўленыя задачы яшчэ з больш-
шай настойлівасцю патрабуюць уз-
мацнення тэмпаў работы, работы
на арганізацыі мас. Кіраўніцтва па-
вінна забеспячыць хуткае пераклю-
чэнне ўсёй арганізацыі на значна
больш высокі і тэмны работы, не-
абходна дапамагчы і чэткай арга-
нізацыя масавую работу з моладзью.
Планум заклікае ўсе ячэйкі і камі-
тэты арганізаваць масавы абмен
поштам работы, утварыць масавую
самаправёрку работы арганізацыі з
прыцягненнем шырокіх мас пра-
дзёўнай моладзі. Асноўным метадам
самаправяркі павінна быць самакры-
тыка.

Планум заклікае ўсю арганіза-
цыю: павесці яшчэ больш рашу-
чую барацьбу на два франты, скон-
цэнтраванне галоўным агонь на опор-
туністычнае справа, як галоўнай не-
бяспячцы на сёньня, разгарнуць
большавіцкі тэмпы работы, узма-
цніць арганізуючае значэнне комса-
мольскай ячэйкі і асабліва павы-
сіць удзельную вагу ячэйкі ў вёсцы
і колгасе, стаць на ўсёй рабоце
арганізатарам мас моладзі, прыця-
гнуць масы рабочых, батрацка-бяд-
няцкай і сярэдняй моладзі да
удзелу ў пераўтварэнні.

барацьба за выхаванне і пера-
варанне прафісійна з раз-
дзёўна сацыялістычнага спа-
дзявання і ўдарніцтва, пры пера-
варанні яго ў вышэйшыя формы
адукацыі брыгады, грамадскіх бук-
сустрачэнняў прафісійна; ба-
рота ва ажыццяўленне задач
адукацыі перабудовы сель-
скай гаспадаркі, ажыццяўляючы
ліквідацыі вулцаў як кля-
савыя на базе судальнай коллекцыя-
нага значэнне за замацаванне кол-
лекцыя супроць руйнаючай дзей-
насці кулака і яго падгалоскаў;
адукацыя работы на асеньні
21500, уборцы ураджаю, а зараз—
адукацыя мерапрыемстваў колгас-
на-адукацыйнага паходу, вулцавой
адукацыі акупа з’яўляюцца шляхам
адукацыі правадзёўнае аспе-
савы, хлеба і бульбаагатоўчае,
адукацыя шытанья жытлага-

на (плэнарыя пролетарская, база,
вядзе дробна-буржуазнае абкру-
жэнне і г. д.); больш чым дзе-6 та-
ні было, даюць глебу для існавання
політычнай бяхрыбятнасці і асаб-
ных комсамольскіх арганізацыі, для
праціўлення ў асяродддзее комса-
молу клясава-чужых, опартуністыч-
ных ідэй, для права - опартуністычнай
практыкі, таму галоўнай умовай
выканання наставленых задач з’яў-
ляецца рашучая барацьба з правым
опартунізмам. Неабходна узмацніць
барацьбу з ледацэнкай правай не-
бяспячцы і з правай практыкай.
Планум асабліва падкрэслівае, што
за апошні час мы маея наслаблен-
не работы з пролетарскай і паў-
пролетарскай часткаю вёскі—ба-
трацтвам і беднагою, што з’яў-
ляецца яўным праяўленнем правай
практыкі, і заклікае ўсю арганіза-
цыю ўзмацніць работу на арганіза-
цыі беднага і батрацтва, мобіліза-
ваўшы іх увагу на выхаванне на-
ставленых партыйных задач.

Комсамолам была праведзена не-
малая работа ў галіне будаўніцтва
нацыянальнай пролетарскай куль-
туры. Аднак, справа беларусіза-
цыі наставіла слаба. Маюцца
капіталы і чэтка, якія са-
батуюць беларусізацыю, асабным
выдазкам вылікадзержаўнага шові-
нізму не дзецца патрэбнага рашу-
чага адпору. Планум заклікае мета-
дам разгорнутай самакрытыкі вы-
явіць беларусізацыі, канкрэтных
несобітаў шовінізмаў. Неабходна,
каб падрыхтоўка да з’езду з’яві-
лася ўзмацненнем барацьбы з пра-
ўдзельным нацыянал - шовінізмаў,
асабліва з вылікадзержаўным ра-
дзёўным шовінізмам, як галоўнай
небяспячцы на сёньня.

Пасьпяховае выкананьне 1-га
кварталу другога году пяцігодкі і
падрыхтоўка да 3-га году, разгор-
ванне колгасна-вытворчага паходу,
стрыжнем якога павінна быць арга-
нізацыя новага прыліву ў колгасы,
політэхнізацыя школы, насильне
пролетарскага кіраўніцтва ў арга-
нізацыі і павышэнне політычнай
бяздольнасці арганізацыі павінна
стаць асноўнымі лэаўнамі справа-
здачна-перавышчальнай кампаніі ком-
самольскіх камітэтаў і падрыхтоўка
да з’езду.

Планум заклікае ўсю арганіза-
цыю: павесці яшчэ больш рашу-
чую барацьбу на два франты, скон-
цэнтраванне галоўным агонь на опор-
туністычнае справа, як галоўнай не-
бяспячцы на сёньня, разгарнуць
большавіцкі тэмпы работы, узма-
цніць арганізуючае значэнне комса-
мольскай ячэйкі і асабліва павы-
сіць удзельную вагу ячэйкі ў вёсцы
і колгасе, стаць на ўсёй рабоце
арганізатарам мас моладзі, прыця-
гнуць масы рабочых, батрацка-бяд-
няцкай і сярэдняй моладзі да
удзелу ў пераўтварэнні.

Планум заклікае ўсю арганіза-
цыю: павесці яшчэ больш рашу-
чую барацьбу на два франты, скон-
цэнтраванне галоўным агонь на опор-
туністычнае справа, як галоўнай не-
бяспячцы на сёньня, разгарнуць
большавіцкі тэмпы работы, узма-
цніць арганізуючае значэнне комса-
мольскай ячэйкі і асабліва павы-
сіць удзельную вагу ячэйкі ў вёсцы
і колгасе, стаць на ўсёй рабоце
арганізатарам мас моладзі, прыця-
гнуць масы рабочых, батрацка-бяд-
няцкай і сярэдняй моладзі да
удзелу ў пераўтварэнні.

Усім гарадзкім і раённым КК-РСІ

ЦКК-НК РСІ разам з рэдакцыяй
газ. „Звязда“ арганізуюць усебе-
лорускі рабселькорскі рэйд на
правяркі рэагавання на рабсель-
корскія заметкі.

На гледачы на ўсім выразныя
і самыя катэгорычныя дырэктывы
з боку ЦК КК(б)Б і ЦКК аб па-
трэбнасці хуткага рэагавання на
заметкі, які да гэтага часу вы-
конваюцца зусім недаважліва.
Таму ЦКК надае гэтай масавай
мерапрыемству важнейшае значе-
нне і прапануе вам арганізаваць
гэтую правёрку па гарадох і ра-
ёнах.

Практычна прапануецца:

1. Арганізаваць спецыяльныя бры-
гады з рабселькорскіх „лёгкай кава-
лерыі“, ударнікаў, профактыў і
колгаснікаў для правяркі рэага-
вання на рабселькорскія заметкі,
як з’яўляюцца ў цэнтральных і
раённых газэтах, шматтыражках і

насыценных газэтах, так і дасланых
рэдакцыяй на рассьледванне.

2. Правяркай ахапіць асноўныя
прадпрыемствы, установы, саўгасы
і колгасы, выявіць сапраўднае ста-
новішча з рэагаваннем на заметкі,
прычыны перагавання, асоб вина-
ватых у гэтым.

3. Усю правёрку абавязкова
скончыць да 25 кастрычніка з тым,
разлікам, каб ад вас матар’ял на-
ступіў у рэдакцыю „Звязды“ не
пазней 27 кастрычніка.

Вынікі абмеркаваць у слабе на
пастаўленых КК, прыняўшы рэд
конкрэтных пастаўнаў, якія забясп-
пяваюць ўзмацненне рэагавання
на крытыку ў друку; вінаватых у
найбольш выразных выпадках бю-
рократычных, асобных адносін да
рэагавання на заметкі прыцягнуць
да партыйнай і судовай адзяснасці.

Задачы Оргінструктар-
свага адрэсу ЦКК-НК РСІ
Рэвінскі.

Клясы супроць клясы

Клясавыя бойкі разгараюцца

ПАРЫЖ, 11. На паведамленню
агенцтва Гавас з Эндэй (блізу гіш-
панскае мяжы), у горадзе Вікторыі
адбыліся сутычкі між забастоў-
шчыкамі і поліцыяй. Забастоўшчы-
ні пераварвалі аўтамабілі, бом-
бардыравалі поліцэйскіх каменнем
і г. д. Мід групаю забастоўшчы-
каў і поліцэйскімі ўзнікла пера-
стрэлка. Адзін рабочы забіты, адзін
паранены, 5 арыштавана. Спрод
насельніцтва—вядзёўнае абурэнне.

У Польшчы

Выключны рэжым, якога ня
было нават у час найгоршай
окупацыі, уведзены такім чынам
пры „італьянскіх поміцах“ усяго
Украінаскага насельніцтва.
(З паведамленню польскага
офіцыёзу).



„Энтузіязм насельніцтва
не падаваўся апісанню“

Фашысцкае „правосуддзе“ дзейнічае

ВАРШАВА, 11. Люблінскі суз
прыгаварыў 9 падсудных, абвінавач-
чаных у камуністычнай дзейнасці,
да турэмнага знявольнення на тэр-
мін ад 5 да 7 год.

Новая хваля забастовак у Гішпаніі

ПАРЫЖ, 11. На паведамленню
друку, забастовачны рух у Гішпа-
ніі разгараецца. У Лёгронэ з пры-
чыны забастоўкі друкароў газеты
ня выходзіць. У Малазе забастова-
лі чыгуначнікі супроць награма-
джэння ў горадзе значных атрадаў
жандармэрыі, працягваюць забастоў-
ку рабочыя трамваяў і таксама ў
Савільі ідзе падрыхтоўка да абв-
шчэння 24-гадзіннай забастоўкі ў
знак салідарнасці з забастоўшчы-
камі ў Малазе. Арыштавана 50 чалавек.

Масавыя арышты ў Бэса- рабіі

ВЕНА, 11. На паведамленню з
Бухарэсту, 8 кастрычніка па ўсёй
Бэсарабіі ўчынены масавыя арыш-
ты. Арыштавана больш 100 рабо-
чых і сялян. У сваім паведамленні
з прычыны арыштаў, румынскай
аграхна сьцьваржае, што арышта-
ваныя былі актывнымі прадаўні-
камі падпольнае камуністычнае арга-
нізацыі з цэнтрам у Татарбунары—
адукацыя Бэсарабіі ў 1924 г.

Напярэдадні перавыбары саветаў

Комсамол павінен забяспечыць шырокі ўдзел мас комсамольцаў, батрацкай, колгаснай і бядняцкай сярэдняй моладзі ў падрыхтоўчай і перавыбарчай кампаніі саветаў

Інструкцыя аб выбарах у саветы

Аб зацверджанні інструкцыі аб выбарах у саветы

Пастанова Прэзідыуму Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР

Прэзідыум Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР ПАСТАНАВЛЯЕ:

- 1) Зацвердзіць гэтую інструкцыю аб выбарах у саветы
- 2) Прапанаваць цэнтральным выканаўчым камітэтам саюзных рэспублік змяніць сваё выбарчае законодаўства адпаведна з гэтай інструкцыяй аб выбарах у саветы.

Старшыня Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР А. ЧАРВЯКОЎ.

Секратар Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР А. ЯНУКІДЗЭ.

Масква, Крэمل. 3 кастрычніка 1930 г.

Выбары ў саветы зьяўляюцца важнейшай масавай палітычнай кампаніяй, набываюць аблівае значэнне ў сучасны перыяд разгортвання сацыялістычнага наступлення на капіталістычныя элементы гораду і вёскі, ліквідацыі кулацтва, як класа, на базе сучаснай калектывізацыі. Выбары ў саветы будуць адбывацца на ўмовах абостранай класавай барацьбы, калі кулацтва і іншыя капіталістычныя элементы аказваюць актыўнае супраціўленне сацыялістычнаму наступленню, спрабуючы перашколіць хуткаму росту сацыялістычнай індустрыі і калектывізацыі сельскай гаспадаркі, празьці ў саветы і дэарганізацыю іх работу.

Цэнтральныя выканаўчыя камітэты саюзных і аўтаномных рэспублік, краёвыя, абласныя і раённыя выканаўчыя камітэты, гарадзкія і сельскія саветы, таксама як і выбарчыя камісіі, павінны арганізаваць пролетарыят і працоўныя масы для пераможнага сацыялістычнага будаўніцтва і далейшага наступлення на класавыя ворага і, праводзячы выбарчую кампанію, памятаць, што ў момант рашуча амаганьня пролетарыяту з яго эксплёататарам, эксплёататарам ня можа быць месца ні ў вадном з органаў улады» (Дэкларацыя правоў працоўнага народу).

Цэнтральныя і мясцовыя органы саветскай улады пры выбарах у саветы павінны з усёй рашучасцю змагацца з парушэннямі выбарчага законодаўства Саюзу ССР, не дапускаючы незаконнага адхілення працоўных ад выбараў у саветы і сурова захававаючы пастанову Прэзідыуму ЦВК Саюзу ССР ад 22 сакавіка 1930 г. «аб адхіленні парушэнняў выбарчага законодаўства Саюзу ССР».

У мэтах забяспечэння адзначаных вышэй задач, неабходна кіравацца адзіным на ўсім Саюзе ССР выбарчым законодаўствам. Якія не ў з'вязь гэтай выбарчай інструкцыі, з'вязаныя з мясцовымі бытавымі ўмовамі, могуць быць дапушчаны толькі па асобным дазволу ў кожным пасасобным выпадку Прэзідыуму ЦВК Саюзу ССР.

I.

Аб выбарчых камісіях

1. Для агульнага кіравання выбарчай кампаніяй у Саюзе ССР пры Прэзідыуме Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР утвараецца цэнтральная выбарчая камісія, склад якой персональна зацвярджаецца Прэзідыумам Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР.

2. Цэнтральная выбарчая камісія Саюзу ССР:

- а) ажыццяўляе агульны нагляд за падрыхтоўчай і правядзеннем выбарчай кампаніі;
- б) кіруе работай цэнтральных выбарчых камісій саюзных рэспублік;
- в) прадстаўляе да скасавання пастановы цэнтральных выбарчых камісій саюзных рэспублік, парушаючы выбарчае законодаўства Саюзу ССР;
- г) дае абавязковыя для органаў улады і насельніцтва растлумачальныя накіраваныя ўжывання выбарчага законодаўства Саюзу ССР.

3. Для кіравання выбарчай кампаніяй у межах саюзных рэспублік пры цэнтральных выканаўчых камітэтах апошніх пастановамі іх прэзідыумаў утвараюцца цэнтральныя выбарчыя камісіі.

Пры цэнтральных выканаўчых камітэтах аўтаномных рэспублік, пры краёвых, абласных і раённых выканаўчых камітэтах і пры гарадзкіх і сельскіх саветах, а ў гарадох, маючых раён-

ныя саветы, — пры раённых саветах утвараюцца выбарчыя камісіі. Склад выбарчых камісій вызначаецца законодаўствам саюзных рэспублік. У склад выбарчых камісій уводзяцца прадстаўнікі выканаўчага камітэту і савету, арганізацыя выбарчую камісію, аб'яднанні професіянальнага саюзаў, УсеЛКСМ, нацыянальных меншасцяў, Чырвонай арміі, рабочых і вытворчасці і колгаснікаў. У складзе ўсіх выбарчых камісій павінен быць абавязаваны ўдзел жанчын.

Старшыні выбарчых камісій пазначаюцца вышэйстаячымі выканаўчымі камітэтамі, а члены зацвярджаюцца адпаведным выканаўчым камітэтам або гарадзкім і сельскім саветам па прыналежнасці.

Заўвага: У пасасобных гарадох з дазволу прэзідыуму Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР у адпаведнай саюзнай рэспубліцы могуць утварацца асобныя дапаможныя выбарчыя камісіі па буйных заводах, фабрыках і прадпрыемствах.

II.

Вызначэнне кола выбаршчыкаў і кола асоб, пазбаўленых выбарчых правоў

4. Пры складанні і правядзенні спісаў як выбаршчыкаў, так і асоб, пазбаўленых выбарчых правоў, выбарчыя камісіі павінны кіравацца коаліцыяй адпаведнай саюзнай рэспубліцы, пазбаўляючы ад выбарчых правоў і асобныя катэгорыі грамадзян выбарчых правоў, а імяна:

- а) асоб, якія карысталіся ці карыстаюцца наёмнай працай з мэтай атрымання прыбытку;
- б) асоб, якія жывуць на непрацоўны прыбыткі, а таксама займаюцца ці займаюцца гандлем;
- в) асоб, якія да моманту выбараў па сваім класавым становішчы ці па сваёй мінулай дзейнасці належалі да катэгорыі пазбаўленых выбарчых правоў, паводле коптычужай саюзных рэспублік.

5. З пасасобных катэгорыя грамадзян пазбаўляюцца выбарчых правоў:

- а) земляробы, жывёлаводы, саматужнікі і рамеснікі, якія ўжываюць наёмную працу, сезонную ці сталую, у такім аб'ёме, які пашырзе іх гаспадарку за межы працоўнай.

Увага: Асноўнай адзнакай працоўнай гаспадаркі ў даным выпадку зьяўляецца дапаможны характар наёмнай працы і абавязковы ўдзел у штодзённай рабоце найёмных працадольных членаў данай гаспадаркі;

- б) земляробы і жывёлаводы, якія маюць побач з земляробчай і жывёлагадоўчай гаспадаркай прамысловыя і прамысловыя ўстановы і прадпрыемствы (млын, круп ріно і г. д.) з механічнымі рухавікамі, ці якія вядуцца з ужываннем сталай або сезоннай наёмнай працы;

- в) асобы, якія сістэматычна здаюць у наём, які ёсць у іх, складаныя сельска-гаспадарчыя машыны з механічнымі рухавікамі, уласныя буйныя рыбалоўныя суднаў, якія здаюць іх у арэнду, ці асобы, якія з кабальваюць вакольнае насельніцтва шляхам прадстаўлення ў карыстаньне рабочай жывёлы, сельска-гаспадарчых машын ды інш., ці займаюцца забяспечаннем насельніцтва крэдытам (таварным ці грошавым) на кабальных умовах (лхвары)

- г) асобы, арандуючыя землі на ўмовах прызначэння раённай падатковай камісіяй кабальнымі для адтчыка;

- д) асобы, арандуючыя з мэтай гандлёвай і прамысловай эксплэатацыі сады, вінаграднікі і г. д.

Увага: Арэнда садоў, вінаграднікаў і інш. у раз'мере і з захаваннем умоў, пры якіх гэты арэнда ня можа зьяўляцца адзнакай для абкладання арэндатараў адзіным сельска-гаспадарчым падаткам у індывідуальным парадку, ня можа так сама зьяўляцца і адзнакай для пазбаўлення арэндатараў выбарчых правоў.

- е) асобы, якія сістэматычна здаюць у наём асобныя пабудовы, абсталяваныя пад прадпрыемства ці жыллё, пры ўмове, калі адпаведна і падарна а па раз'мере прыбытку ад гэтай здачы ў наём пабудовы належалі да катэгорыі аспадарак, абкладаных адзіным сельска-гаспадарчым падаткам у індывідуальным парадку;

- ж) уласнікі і арандатары памішканняў прамысловага тыпу, эксплёатуемыя насельніцтва, шляхам адачы тых і іншых работ на дом, ці шляхам здачы гэтага прадпрыемства ў арэнду або субарэнду;
- з) прыватныя гандляры, перакупшчыкі і камэрцыйныя п'ярэдаўнікі;

- і) арандатары і ўласнікі прадпрыемстваў фабрычна-заводскага тыпу;
- к) былыя офіцэры і чыноўнікі белых арміяў, а таксама кіраўнікі контррэволюцыйных банд;

- л) усе служачыя і агенты былой паліцыйскага корпусу жандараў і аранданных аддзяленняў, а таксама ўсе асобы, непасрэдна ці ўкосна кіраваныя дзеямі паліцыі, жандармерыі, карных органаў як пры царскім ладзе, таксама і пры белых контррэволюцыйных урадах, як былыя міністры, іх таварышы, дырэктары дэпартаментаў міністэрстваў, генэрал-губернатары, галоўначальствуючыя пры аддзяленнях ахраны, вайсковыя і грамадзянскія губэрнатары, віцэ-губэрнатары, а таксама і чыноўнікі для асобных дачыненняў пры іх, чыны міністэрства ўнутраных спраў, усе былыя служачыя астражнага ведамства, члены царскага дому, губернскай і павятовай правядзельніцтва, губернскай, старшын і члены крэмальных дэпартаменту, а таксама пракуроры і таварышы пракурораў судовых палат; сылчачы па асоба важных спраў; старшын і члены вайсковых судов старшын і члены следчых камісій, якія дзейнічалі на тэрыторыі контррэволюцыйных урадаў, члены губерскіх праўленняў, земскія, сялянскія і павятовае начальнікі і асобы, якія займалі да рэволюцый камандныя пасады ў дэспічарных батальёнах;

- м) былыя і цяперашнія паслугачы ўсіх рэлігійных культў;
- н) асобы, адміністрацыйна высланыя на тэрміны іх высылкі, а таксама асобы, пазбаўленыя выбарчага права па прыгаварах судов.

Увага: Тыя, што знаходзяцца ў мясцох пазбаўлення волі, у выбарах у саветы ня ўдзельнічаюць.

6. Ня могуць быць пазбаўлены выбарчых правоў ніжэйнаступныя асобы, калі яны не пазбаўляюцца гэтых правоў па іншых падставах:

- а) сялянскія-земляробы і жывёлаводы, ужываючы ў сваёй гаспадарцы наёмную працу аднаго сталага рабочага, пры асобных абставінах, як хвароба, мобілізацыя, прызыў у Рабоча-Сялянскую Чырвоную армію, абранне на грамадскую пасаду, патрабуючы адрыву ад гаспадаркі і г. д., на ўвесь час данага а гаспадаркі;
- б) земляробы, наймаючыя сезонную рабочую сілу ў гарачы час для ўборкі збожжя, тэхнічных культур і траў у раз'мере, вызначаным спецыяльнымі пастановамі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэту Саюзу ССР і ЦВК саюзных рэспублік;

- в) сялянскія-земляробы, якія адыходзяць на сезонныя работы і ўжываюць у сваёй гаспадарцы ў перыяд свайго адыходу на сезонныя работы наёмную працу на больш аднаго работніка, а таксама члены сям'яў гэтых сялян;
- г) рабочыя і члены сям'яў рабочых фабрык і заводаў, не парваўшы сувязі з сельскай гаспадаркай, ужываючы ў сваёй гаспадарцы наёмную працу ня больш аднаго сталага работніка;
- д) сялянскія-земляробы, жывёлаводы і рыбакі, збываючыя продукты сваёй працы на рынак;
- е) уласнікі жылых будынкаў, прыбытак якіх ад гэтых будынкаў не перавышае неабходнага на прыбытковыя падаткі мінімуму;
- ж) уласнікі розных прадпрыемстваў (маслабойня, крупярня, шэрагата, млын на адзін пасту і г. д.)

без мэха ічных рухаві оў, ня ўжываючы наёмнай працы, пры ўмове, калі яны не забавальваюць вакольнае насельніцтва шляхам здачы работ на дом і не здаюць наказаных прадпрыемств у арэнду;

- з) саматужнікі і рамеснікі, якія вядуць працоўную гаспадарку без ужывання наёмнай сілы, а таксама карыстаюцца ў мом ужо вытворчасці наёмнай працы аднаго дарослага рабочага ці вядуць працоўную гаспадарку пры дпамозе працы двух вучняў.

- увага: Паказаныя ў гэтым пункце саматужнікі і рамеснікі не пазбаўляюцца выбарчых правоў і ў тым выпадку, калі яны працуюць на рынак вырабы выключна сваёй вытворчасці;
- і) прыцягнутыя ў свой час у рады белых арміяў шляхам мобілізацыі рабочыя, працоўныя сяляне і каакі, служачыя, сама ўжылі і рамеснікі;
- к) тыя з былых офіцэраў і чыноўнікаў бел х арміяў, якія пасля знаходзіліся ў ралох Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі і прымалі актыўны ўдзел ва ўзброенай, а арыне савецкай улады, а таксама тыя, якія ў сучасны момант знаходзяцца на сапраўд ай вайскавай службе ў Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі.

Увага: Пад актыўным удзелам ва ўзброенай абароне савецкай улады трэба разумець усякае выкананне ў часе грамадзянскай вайны ваенных заданняў у часых і кіраўніцтвах Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі як на ф онце, так і ў тыле;

- д) асобы, якія жывуць на прыбыткі ад выйгрышаў і на процанты на дзяржаўных назках, на прыбыткі ад зберажэнняў, знаходзячыся ў дзяржаўных працоўных касах ашчаднасці.

Увага: Атрыманне з-за граніцы грамадзянам Саюзу ССР у вызначаным парадку грошавых сум і каштоўнасцяў (пенсіі, спадчыны, аліманты, страхавыя ўзнагароды і г. т. д.) само па сабе не зьяўляецца падставай для пазбаўлення гэтых асоб выбарчых правоў;

- м) інваліды працы і ваіны, якія, у мом асобных прычынах, з імаюцца дробным гандлем, абкладаным прамысловым падаткам на арт. 5 р.спісання прадпрыемстваў і прамыслаў, абкладаных на цвёрдых стаўках (дадаткі 1-ы да Палажэння аб прамысловым падатку з прыватных прадпрыемстваў і прамыслаў), а таксама асобы, якія часова займаліся гэтым-жа дробным гандлем з прычыны беспрацоўя ці часовай інваліднасці;
- н) асобы, атрымліваючыя за сваю працу процантную ўзнагароду ад дзяржаўных і коопэрацыйных арганізацый, а таксама акцыянерных таварыстваў з неабавязным удзелам дзяржаўнага ці коопэрацыйнага капіталу;
- о) асобы, якія па найме ці па выбару рэлігійных абшчын займаюцца адміністрацыйна-гаспадарчым і тэхнічным абслугоўваннем рэлігійных абрадаў і будынкаў рэлігійных абрадаў, як: пеўчыя, арганісты, вартуанікі, прыбіральшчыкі, аранары і г. д., а таксама члены прыходскіх саветаў;
- п) асобы вольных професій, якія займаюцца грамадзянска-карыснай працай;
- р) члены сям'яў асоб, пазбаўленых выбарчых правоў, не пазбаўляюцца выбарчых правоў у тых выпадках, калі яны матар'яльна не залежаць ад гэтых асоб і крываюць свайго існавання маюць самастойную грамадзянска-карысную працу.

Не пазбаўляюцца выбарчых правоў таксама і дзеці асоб, пазбаўленых выбарчых правоў, дачынушыя поўналецца ў 1925 і наступныя гады, якія знаходзіліся да поўналецца на ўтрыманні бацькоў і займаючыя ў сучасны мом акт самастойнай грамадзянска-карыснай працы, хоць-бы яны і пражывалі разам з бацькамі.

III.

Аб складанні спісаў грамадзян, пазбаўленых выбарчых правоў

7. У перыяд падрыхтоўкі і правядзення выбараў у саветы спісы асоб, пазбаўленых выбарчых правоў, складаюцца выключна гарадзкімі і сельскімі выбарчымі камісіямі і зацвярджаюцца ў сельскіх мясцовасцях раённымі выканкомамі, а ў гарадох—гарадзкімі і раённымі саветамі па прыналежнасці ў перыяд паміж выбарчымі кампаніямі ў гэтыя спісы ўносяцца асобы, пазбаўленыя выбарчых правоў па суду і адміністрацыйна высланыя органамі АДПУ. У сельскіх мясцовасцях уносяць паміж выбарчых правоў у спісы пазбаўленых

выбарчых правоў ускладаюцца на іхныя выкануць камітэты, радох—на гарадзкія і раённыя па прыналежнасці.

8. Зацверджаныя раённымі камітэтам, гарадзкімі і раённымі саветамі грамадзян, пазбаўленых выбарчых правоў, публікуюцца агульнага ведама праз органы або шляхам вывешвання.

9. На падставе констытуцыйных рэспублік рабочыя і тыя карыстаюцца чужой працай чужаземцы, якія знаходзяцца ў працторыі саюзу ССР, маюць права выбарчыя камісіі можа дастаўляць выбарчыя правы чужаземцам грамадзянам з іх служачым, пражываючым на тэрыторыі Саюзу ССР, калі адносна іх выстаральныя довады поўнанасці ў адносінах да свайго

10. Пражываючы на тэрыторыі Саюзу ССР чужаземцы, належаць да непрацоўных катэгорыя, і адпаведна згодна констытуцый саюзнага чарглік і гэтай інструкцыі выбарчыя правоў, у спісы пазбаўленых правоў ня ўносяцца.

11. Складанне спісаў асоб пазбаўленых выбарчых правоў павінен дацца на падставе дакументаў даных.

12. Выключэнне з спісаў асоб грамадзян, якіх борленых выбарчых правоў, стуюць вільна ўключаных у гэтыя спісы праводзіцца як органамі, якія з'яўляюцца гэтыя спісы (раённымі гарадзкімі і раённымі саветамі належнасці), так і краёвымі, раённымі і цэнтральнымі выбарчымі саветамі.

13. Асобы, уключаныя ў спісы пазбаўленых выбарчых правоў, абавязаныя гэтыя пастановы, зазначаныя ў арт. арт. 5 гэтай інструкцыі.

14. Скаргі падаюцца грамадзянамі ў выбарчую камісію, складаную

15. Выбарчая камісія, атрыманні скаргу, абавязана ў тры дні паведамаць на атрыманы перада сваім заключэннем у раённыя органы кам тэт, гарадзкі ці раённыя на прыналежнасці.

Сельская выбарчая камісія павінен наступішыя да неспісання выканаўчы камітэт працоўную выбарчую камісію.

16. Скаргі, гаспушыныя да выбарчых правоў пры раённым выбарчым камітэце ці ў гарадзкім выбарчым камітэце ці ў раённым выбарчым камітэце ці гарадзкім саветамі, не прымаюцца. Прэзідыум раёнаў выбарчых камітэту ці прэзідыумаў змемерадкога са ету разглядаюць у тры дзённы тэрмін і сваю паведаваюць таму, хто скардзіў на прад адпаведную выбарчую камісію.

17. Скаргі грамадзян на выбарчыя ўключэнне іх раённымі камітэтам, гарадзкімі і раённымі саветамі, пазбаўленых выбарчых правоў, падаюцца на пастарадзкіх саветаў, падпарадкаваным выканаўчым камітэтам раёнаў выбарчых камітэту і гарадзкіх саветаў, якія самастойны адміністрацыйна-гаспадарчы адзінкі—у краёвым, раённым і абласнога падзелу—у выбарчых камісіі па прыналежнасці. Краёвыя, абласныя і раёныя выбарчыя камісіі ў тэрмін разглядаюць паступішыя скаргі і свае паславныя паведаваюць тым, хто скардзіўся.

18. Звароты ва ўрадавыя органы і да службовых асоб па выбарах і выдаваным гэтымі асобамі дакументы павінен на справе аб выбарах паведамаць ад збораў.

19. Да грамадзян, падаючыя ў вышэйстаячыя органы ўдзельнічаюць пазбаўленых выбарчых правоў, аж да качатковага іх скаргаў, ня могуць ужываць там ні было абмежаваньняў, меж ваньня права ўдзелу ў выбарах у саветы.

20. Асобы, якія перашилі выбарчым ажиццяючыя права, прыцягваюцца да адказнасці па крываляным і грамадзянстве саюзных рэспублік.

(Канец заўтра)

Зламаць бюрократычныя рагаткі

Абвяспечыць найбольшую дзейнасць большавіцкай самакрыткі праз друку НК РСІ і газета „Звязда“ з 11-га па 25 кастрычніка арганізавалі ўсебеларускі рабселькорайскі рэйд на праверцы рэагавання на рабселькорайскія заметкі

Уключаючыся ва ўсебеларускі рэйд за дзейнасць рабселькорайскіх заметак, „Чырвоная Зьмена“ заклікае комсамольскую арганізацыю, юнкураў, „лёгкіх кавалерыстых“ прыняць актыўны ўдзел у рэйдзе. Інфармаваць рэдакцыю аб ходзе яго працягнення, дабіваючыся таго, каб на кожным вучастку работы зрабіць самакрытыку магутным вагаром соцыялістычнага будаўніцтва, штодзённым метадам барацьбы за генэральную лінію партыі

Зрабіць карэнны пералом у справе рэагавання на крытыку ў друку

У дапамогу брыгадзе

Програма ўсебеларускага рэйду

Паспяховае ажыццяўленне сацыялістычнага будаўніцтва, праходзячы ва умовах жорсткай барацьбы, не магчыма без разгортвання большавіцкай крытыкі і самакрытыкі. Разнастайны шырокая хваля самакрытыкі, узнікаючы ярасць масавага пераважна са шкодніцтвам, бюрокрацізмам, безгаспадарнасцю, рабаваннем з адхіленнямі ад рэальнай лініі партыі, у перагару з правым ухілам і прыхварваннем да яго, — мы заблытаем паленшаньне праца нашага часу магчымае паспяховае будаўніцтва нацыянальна-дэмакратычнага будаўніцтва.

тыкулаў зрабіў „ласку“ адказаць толькі на 2 артыкулы. У шмат якіх райкомах комсамолу такога ж становішча. І ня толькі ў райкомах комсамолу. Партыйныя, гаспадарчыя і іншыя арганізацыі таксама несвоечасова рэагуюць на дасланні ім допісы. Напрыклад, у паўнаважаны Заслаўскага РСІ з 2-га студзеня г.г. не адказвае на 5 артыкулаў. Бягомельскі ўпаўнаважаны РСІ таксама заткнуў, мусіць вышы ватай — таксама не адказвае на артыкулы, накіраваныя яму для расьсьледвання. ЦК НК РСІ, правараючы яшчэ ў 1929 годзе дзейнасць і рэагаваньне на рабселькорайскія заметкі, выявіла, што гэта справа настаўлена недавальняюча. Прэзідыум ЦК КП(б)Б адзначыў, што „дзейнасць самакрытыкі ў друку яшчэ да гэтага часу пераходзіць на бюрократычнае супрацьдзейнае дзяржапарату і паўважлівыя адносіны да запатрабаваньняў мас а боку пасобных праф. і партаргану, а часам, што выклікае цаганіў і надзвычайную маруднасць з расьсьледваньнем заметак, недавальняючую якасць адказаў, ва многіх выпадках наглядно адфармальны, бюрократычны адпіскі, „авяржэньні“ і досыць часта — поўнае ігнараваньне заметак у друку“.

прашло з таго часу, як вынесена пастава, а пералому ў гэтай справе амаль няма. Гэтая дырэктыва, як гаворыць „Звязда“, — шмат якімі арганізацыямі прынята „да ведама“. ЦК НК РСІ і рэдакцыя газеты „Звязда“ арганізуюць з 11 да 25 кастрычніка ўсебеларускі рабселькорайскі рэйд на праверцы рэагавання на рабселькорайскія заметкі. Рэдакцыя „Чырвонай Зьмены“, надаючы гэтаму выключна важнае значэнне, уключаецца ў рэйд і звяртаецца да ўсіх комсамольскіх арганізацый Беларусі з патрабаваньнем мобілізаваць усю рабселькорайскую масу, „лёгкую кавалерыю“ на гэтую важную справу. Трэба, каб гэты рэйд зрабіў „карысны пералом у рэагаванні на рабселькорайскія заметкі“. Гэты рэйд павінен выявіць усіх бюрократуў, опартуністых, якіх сыстэматычна ігнаруюць крытыку друку, каб прыцягнуць да суровай партыйнай адказнасці. Комсамоліа, юнкоры, „лёгія кавалерысты“, „чырвоная зьменаўскія“ насты! Рэдакцыя чакае ад вас матар'ялу аб разгортванні рэйду. Правярце, як партыйны і комсамольскія камітэты, РВБ і іншыя ўстановы рэагуюць на крытыку друку. Комсамоліа, юнкоры, „лёгія кавалерысты“ — за справу! Мы чакаем матар'ялаў.

1. Ці вядзецца рэдакцыяй — рэдакцыяй улік рэагавання і дасягненніў на заметках; як працуюць бюро дасягненніў?
2. Дзейнасць заметак: прыклады больш характэрных дасягненніў на заметках, факты бюрократычных адпісак, колькасць заметак і на якіх пытаннях, якіх засталіся без рэагавання, а таксама — хто не рэагаваў (адміністрацыя, парт'ячэйка, фабком, прозвішчы канкрэтных вінаватых у неагаванні).
3. Якія меры (метады і спосабы) ужывала і ўжывае рэдакцыя для атрымання адказаў на заметкі, у барацьбе за дзейнасць рабселькорайскіх прапановаў?
4. У чым заключаецца дапамога рэдакцыі з боку парт'ячэйкі, фаб-заўмясцома, праўлення колгасу ў барацьбе за дзейнасць заметак?
5. Ці ўстаноўлены адміністрацыйны парадак прагляду газет і каму гэта даручана?
6. Ці вядзецца адміністрацыяй

- улік заметак, на якія патрабён адказ, у якой форме вядзецца кантроль за рэагаваннем (дача даручэнняў асобным працаўнікам, абмеркаваньне на сходах, нарадах і г. д.)?
7. Колькі часу тратіцца на расьсьледваньне заметак (ад змяшчэння заметкі ў газеце да атрымання адказаў)?
8. Рэагаваньне мясцовых партыйных і профаргану на заметкі, якіх датычаць пытанніў іх работы. Ці праводзіцца праверка фактаў, абмеркаваньне закранутых у заметках пытанняў, ці даюцца адказы ў газеце?
9. Ці ёсць сувязь рэдакцыі з мясцовымі арганізацыямі КП РСІ і судовымі арганізацыямі (выпадкі перадачы заметак, звяртаньне за дапамогай і г. д.) і рэагаваньне гэтых арганізацый?
10. Практычныя прапановы на паленшаньне справы рэагавання на крытыку ў друку?

16-га КАСТРЫЧНІКА г. г. СКЛІКАЕЦА

агульна-гарадзкі актыў комсамолу

ПАРАДАК ДНЯ:

Даклад аб выніках кастрычнікаўскага пленуму ЦК ЛКСМБ.

Актыў адбудзецца ў памяшканьні Дому Комасветы а 7-й гадзіне ўвечары.

За дзейнасць самакрыткі ў друку*

дэ вельмі часта мы сустракаем абуральныя факты, ігнараванні матар'ялаў друку. Мы зьмяшчалі ў нашай газеце абавароньне ліст юнкура „Бульба“, дзе прыводзілася шмат фактаў неагавання на матар'ялы зьмяшчаныя ў газеце, альбо на расьсьледваньне. Алі зараз узяць кнігу запісаў, дасланых на расьсьледваньне адначасна „Ч.З.“, дык з яе відаць на шмат артыкулаў, дасланых нават у кастрычніку 1929 г., яшчэ па сёньняшні дзень маем адказу, ня глядзячы на анаразовыя запатрабаваньні напамінальні рэдакцыі. 1-га студзеня да гэтага часу яшчэ не атрымалі адказаў на 251 заметку, а атрымала толькі 269 адказаў. 682 заметкі ляжаць дзесьці бяз руху і, маючы бясчынства, адзначаныя ў гэтых заметках, яшчэ працяваюцца.

У сувязі з ліквідацыяй акруг, як перад арганізацыяй, асабліва камітэтам, так і перад газетай „Ч.З.“ пастаўлена шэраг больш складаных задач па ўзмацненьню сваёй кіруючай і арганізуючай ролі. Мы павінны зараз узмацніць ролю газэты, як арганізатара мас комсамольцаў і працоўнай моладзі на выкананьне бязых з дач, што стаяць перад саюзам, больш чым калі пказваць, як практычна ажыццявіць тое ці іншае мерапрыемства. У гэтым сэнсе не малое месца павінен заняць абмен вопытам. Трэба падкрэсьліць, што побач з недавальняючым ажыццяўленьнем задач павароту арганізацыі тварам да гаспадарчых задач, мы ўсё ж такі ў шэрагу месца прыкладады сапраўды большавіцкай работы. Гэтая крупіца каштоўнага вопыту ў нас часта не абавольваецца, аб іх таксама мала пішацца.

дзіць абмен вопытам ва ўсёй арганізацыі. Аднак, добрых выпікаў мы даб'ёмся толькі тады, калі кожны комсамалец прыме ўдзел у гэтым — выступіць у прадзедаўскай трыбунае. Таму абавязак кожнага комсамольца склацаць сваё слова на тых пытаннях, якіх будуюць стаяць на зьвяздзе. Адначасна з гэтым, у сувязі з ліквідацыяй акруг, як у райкомах КСМ, так і ў пізых значна больш вырасла патраба ў самой газеце, таку рэагаваньне на пытанні, якіх узнікаюцца друкам, набывае асаблівае значэнне. Зараз ніхто не дапусьціць адкрыта выступіць і сказаць: „Я супраць крытыкі“. Таіх двівакоў — няма. Але ёсць людзі іншага гатунку. Вельмі часта кіруючыя работнікі райкомаў і ачэек расьпінаюцца за самакрытыку на ўсіх сходах, часта і з ахвотай будзь гаворыць влікія прамовы аб самакрытыцы і г. д., адзак, факты нажучь аб тым, што багата рабных камітэтаў не разумеюць сутнасці разгортвання самакрытыкі праз друку і не садзейнічаюць гэтаму. Вазьмеце, напрыклад, факт з юнкурам Рагітай у Чэрвеньшчыне, калі яго доўгі час трыла група падкулачнаў на чале з сакратаром кандыдацкай групы КП(б)Б. Якую лінію заплў тут райком КСМ? — Гавябла опартуністычную лінію, лінію на падтрыманьне кулацкіх падгалоскаў, на цкаваньне актыўнага юнкура настаўніка — Рагіты Вазьмеце справу з юнкурам Сі-

даруком Гэта + работы з Гомелю, рэдакцыя адкікала яго са згоды адміністрацыі на часовую работу ў выязную рэдакцыю ў Віцебску. Вярнуўшыся ў Гомель, Сідару паўтара месяцы хадзіў беспрацоўным, абіваў парогі завкому, парт'ячэйкі і комсамолу, але ніхто гэтага цкаваньня ня бачыў, ні АК і ні РК. Рэдакцыя ўдалося дабіцца аднаўленьня яго на работе. Але адміністрацыя зрабілі пасвойму — прынялі яго на агульных падставах, пазбавіўшы яго такіх чынам адначынку, прышчыны ярлы „лятуна“.

сыгнал, ці-ж быў-бы прарыў у справе сілосаваньня ў раёне? Не. А гэта факт далёка не адліпочны. Менавіта зараз пытаньне рэагавання на самакрытыку ў друку павінна быць узнята. — Кожны рай ом КСМ, кожны актывісты павінен памятаць, што калі ён не рэагуе хутка на самакрытыку ў друку, значыць ён садзейнічае заціску яе. Так, а ня інакш, трэба разумець і ігнараваньне і абывялі адносіны камітэтаў да крытыкі ў друку. За апошні час мы чуем гутаркі пасобных кіраўнікоў, што яны прывыклі да крытыкі ў друку, а таму могуць на зьмяшчаны матар'ялы не рэагаваць. Вось гэтая „прывычка“ ёсць агіднойшы выгляд заціску самакрытыкі, гэтай зьяве мы павінны абвясціць рашучую вайну. Менавіта зараз нам трэба заблыпчыць дзейнасць самакрытыкі ў друку, што зьяўляецца задачай кожнага рабнага камітэту комсамолу, кожнай лэчэйкі. Трэба памятаць, што дабіваючыся найбольшай дзейнасці самакрытыкі ў друку, рашуча б'ючы па яе глушыцелях, мы гэтым самым будзем садзейнічаць максымальнаму яе разгортваньню ва ўсёй дзейнасці саюзу.

ПАСТЫ ГАЗЭТЫ		Бюлетэнь падрыхтоўкі і перазаклучэння колдагавароў
„Чырвоная змена“ РАПАРТУЮЦЬ		
№ 1	Выдаецца праз 3 дні	№ 1

СУПРОЦЬ САМАЦЁКУ!

Перазаклучэнне колдагавароў—праверка дзейнасці трохкутніка і здольнасці яго арганізаваць масы на барацьбу за прамфінплян

Не марудзіць дня

Сёння мы змяшчам першы данос нашага юнкораўскага паста менскай абутковай фабрыкі па італьянню ходу падрыхтоўкі да перазаклучэння колдагавароў.

На гледзчы на тое, што да канца Колдагаварнай кампаніі, якая зараз адгрывае асаблівае значэнне, застаўся толькі 1 месяц, да сьвешняга дня яна яшчэ пачынае зруху ў гэтай працы. Многія фабрымаістскіх яшчэ спадзяюцца на самцёк і пінкіх коварных мерапрыемстваў не праводзіць. Яшчэ на відаць твару комсамольскай арганізацыі ў правядзенні перазаклучэння колдагавароў. Комсамольская арганізацыя прымаючы ўдзел у цэлым шэрагу мерапрыемстваў на барацьбе за выканань-

не прамфінплян, не зварнулі належнай увагі на колдагаварную кампанію.

Даносам юнкораўскага паста менскай абутковай фабрыкі мы пачынаем сістэматычнае асьвятленне ходу перазаклучэння колдагавароў у друку.

Кампанія перазаклучэння колдагавароў ёсць баявая палітычная кампанія. Кожнае комсамольскае ачаўка павіна быць у першых шэрагах удзельнікаў правядзення гэтай кампаніі. Нашы юнкораўскія пасты павіны арганізаваць сістэматычнае асьвятленне і дасылку матэрыялу аб ходзе перазаклучэння колдагавароў і як нага лепш скарыстаць рэшту часу для правядзення гэтай працы.

На абутковай бяздзейнічаюць

Важнейшая палітычная і гаспадарчая кампанія—праверка і перазаклучэнне колдагавароў на менскай абутковай фабрыцы знаходзіцца ў стане поўнага правалу. Да гэтага часу не абноўлена работа ў прамежкавай кантрольнай камісіі і ня створаны брыгады па правярцы выканання калектывнага дагавору.

Кампанія, мобілізуючы масы на выкананне і перавыкананне вытворчых ілзаў, зрываецца з-за поўнай бяздзейнасці адміністрацыі і профсаюнных арганізацый.

Заводская шматтыражніа „Чырвоны абутнік“ абашла га-

тую кампанію недапушчальным аўчаннем, не мобілізвала рабкораўскія масы на яе асьвятленне.

10 кастрычніка на паседжанні фабрычнага камітэту, дзе абгаварвалася пытанне перазаклучэння колдагавароў, была вынесена пастанова аб мобілізацыі цыхавых проф-аганізацый на абнаўленне гэтай кампаніі, абапэўніў пад асабістую адказнасць працаўнікоў фаб-кому максымальна скарыстаць час, які яшчэ застаўся для найлепшай падрыхтоўкі і правядзення яе.

Пост Ч. З.—Ш. Н.

Слухай, юнкорыя!

У чацьвер 16 кастрычніка а 6-й гадзіне адбудзецца агульна-гагадэская нарада юнкораў з наступнай павесткай дня: 1. Удзел юнкораў у падрыхтоўцы да 3-га году пачгодкі і X-га з'езду ЛКСМБ, 2. Аб дзейнасці юнкораўскіх звестках. Пасля нарады—паход у кіно. ТВАЯ ЯўКА АБАВЯЗКОВА. РЕДАКЦЫЯ „ЧЫРВОНОЙ ЗЬМЕНЫ“

Комсамол у дзень калектывізацыі і ўраджая

Дзень калектывізацыі і ўраджая павінен быць праведзаны ў гэтым годзе (15—25 кастрычніка) пад знакам далейшага ўмацнення колгаснага руху, пад знакам шырокага ўдзянення новых мільянаў бяднячка-сераднячкіх мас у колгасы.

Сапраўдна-масавае характару дзянь калектывізацыі можа быць забяспечаны толькі стараннай падрыхтоўкай да яго партыйных, профсаюнных, комсамольскіх, колгасна-коопэрацыйных і савецкіх арганізацый.

Мобілізуючы шырокія колы партыянаў, комсамольцаў, рабочых, колгаснікаў, батракоў, сярднякоў і бяднякоў на бязлітаснае змаганне з права-апортуністычнымі і „лева“-загібіцкімі скажэннямі лініі партыі ў справе разгортвання колгаснага будаўніцтва і вылазкамі кулацтва, комсамольскія арганізацыі павіны забяспечыць поўную ліквідацыю працы ў правядзенні асянячых сельска-гаспадарчых кампаній.

Задача комсамолу ў сувязі з днём калектывізацыі звязана прыкладна наступным:

Першае—комсамол павінен правесці як праводзіцца дырэктыва партыі аб далейшым уцягненні бяднячка-сераднячкіх гаспадарак у колгасы. Ці няма выпадкаў ужываня адміністрацыйных мер пры ўдзяненні ў колгасы? Ці не ігноруецца бяднячка-сераднячкія гаспадаркі, якія сталі на

шлях колгаснага будаўніцтва? Як праведзана і ці праводзілася наогул работа па арганізацыі бяднячкіх у савецкіх, коопэрацый і колгасных? Ці дастаткова шырока разгорнута работа па ўцягненню адзіналічкіў у колгасы?

Другое—актыўнае садзейнічанне далейшай калектывізацыі шляхам вывяслення лепшых форм і спосабаў плянавання сельска-гаспадарчай вытворчасці (лепшыя планы сьля, колгасу, савгасу і спосабы лідавання); садзейнічанне правільнай арганізацыі працы і размераванню прыбытку ў колгасных, разгорнутай прапаганды сярод шырокіх мас колгаснай і савецкай моладзі, батрацтва і бяднячка-сераднячкіх сямействаў рашэнняў XVI з'езду партыі і мерапрыемстваў савецкае ўлады ў галіне ўдзельна і сацыялістычнай перабудовы сельскае гаспадаркі.

Трэцяе—комсамольцы-колгаснікі і рабочыя савгасу ў дзень „калектывізацыі і ўраджая“ павіны выканаць лезунг „шоднага комсамольца па-за ударнымі брыгадамі“. Комсамольцы-ударнікі колгасу павіны ў гэты дзень ад апартаваць на агульных сходках колгаснікаў аб сваім удзеле ў рабоце колгасу, а ударнікі—уступіць ва ударных брыгадах. Комсамольцы гарадоў павіны дапамагчы арганізацыі агляду ударных брыгад на сьле, у колгасе і савгасе.

Па БССР

185 ударнікаў на дапамогу колгасу „Прамень Соцыялізму“

Астрашыцкі-Гарадок, 12. (Па телефону ад нашага юнкора). 11-га кастрычніка на міжсаюнным сходзе саброў саюзу м-ва Астр.-Гарадок, сумесна з колгаснікамі „Прамень Соцыялізму“ абвясцілі сабе ударнікамі па ліквідацыі працы ў асянячэй уборачнай кампаніі. Сёння на працу вышла 185 ударнікаў. Ударнікі ўбіраюць бульбу і сена. Комсамольская ачаўка наладзіла рапарт—эстафэту аб ходзе працы і выпускала насыценную газэту пад назвай „Ударнік“.

Лявіці.

Адчынецце закрыты размеркавальнік

Пры заводзе месца крама ЦРК, але карысьці з не мала. Як толькі крама атрымае дэфіцытныя тавары, дык з омага ранку выстаўляецца даўжэня чарга і тавары разьбіраюцца аналічным насальніцтвам, але не рабочымі ваводу. Тое самае і з прадуктамі харчавання.

Трэба арганізаваць пры заводзе закрыты размеркавальнік, тады рабочыя атрымаюць усе належныя ім прадукты і дэфіцытныя тавары.

Рабор А. А.

Студэнты на ўборцы

У колгас „Бальшавік“ Астрашыцка-Гагадэцкага раёну была накіравана студэнцкая брыгада з 16 чалавек для дапамогі ва ўборцы ўраджая і правядзення асянячэй слубы. За 5 працоўных дзён, брыгада зрабіла наступнае: убрала 16 га ільну, дапамагла засілівацца кармамі сілосную бажыту і выбраць бульбу.

Брыгадзір.

Ямы выкапалі, а сілосаваньня не пачыналі

Сілосаваньне варноў па Пухавіцкаму раёну праходзіць самцёкам. Усяго па раёне выкапана 17 сілосных ам, з якіх па ініцыятыве комсамольскіх ачаўкоў толькі 6. Сілосныя ямы толькі выкапаны ў сацыялістычным сектары, а ў індывідуальных ніводнай. Да сьвешняга дня ня прыступілі да закладкі гэтых жа сілоснай масай.

М. В.

Чацьвертае—комсамольцы павіны зьявіцца сур'езную ўвагу на выкарыстаньне колгасных і савецкіх тэхнічных бэз дапамогу адзіналічкіў—бядняку і сярдняку. Гэта будзе сур'езнае ўцягненне ў колгасы новых сосянь, і тысяч бяднячка-сераднячкіх гаспадарак.

Пятае—сур'езную ўвагу трэба зьявіць на ўцягненне жанчын-колгасніц на агульныя сходкі, на ўдзел іх у арганізацыі чырвоных абозаў і ударных брыгад па выкананню ле-базагатоўчага пляну, контрактнай тэхнічнай культуры (буракі, лён) і забеспячэнні рабочых раёнаў гароднінай і малаком.

І, нарэшце, шостае—як у перыяд падрыхтоўкі, так і пры правядзенні дзянь калектывізацыі і ўраджая неабходна правесці растуначальную работу сярод шырокіх бяднячка-сераднячкіх мас за савецка-саюзнае ўраджая (хлебзагатоўкі) і пазікі, пачгодкі—ў чатыры гады“.

Гарадзкія комсамольскія арганізацыі павіны гэты дзень выкарыстаць для яшчэ большай ачысткі з бяднячка-сераднячкімі масамі сялянства.

Праваапортуністычныя малаверы і пінкі кулацтва і пінкі супольна з павым і сэкрантамі усяляк будуць імкнуцца сарваць ці выкарыстаць дзень ураджая для прапаганды сваіх поглядаў: яны будуць усяляк працізнейнаць правільнае мерапрыемстваў партыі і савецкай ўлады ў вясні. Комсамольскія арганізацыі павіны даць агульну адпор гэтай класова-варожай нам сьле кулацка-паляўскай прапагандзе і іх агэтуры ў партыі—праваму апартунізму. В. Варман.

Дырыжабль „ПРАВДА“ будзе

Уносім і выклікаем

У адказ на выклік т. Адашчына № „УЗ“ 213 ад 14-га верасня г. г. уношу на пабудову дырыжабля імя „Правды“ 30 рублёў аб'яўчэннямі III-й пазыкі індустрыялізацыі і выклікаю Брыку, Галавача (БелАПП), Гайдукевіча, Гуткіна (ЦБ ЛКСМБ), Саковіча (Сельгасработы), Лініцкага (Комвуз), Дзянісьева (в-ва „Чырвоная змена“), Вайнгаўза („Югер Ленінец“), Шатрыніка і Шпіцэра („Шюар Беларусі“).

М. Пузікаў.

Адзін дзень на дырыжабль

Барысаў. (Ад нашага юнкора) —Цяхавія сходы рабочых фабрык „Чырвоная Брэзіна“ і „Пролетарская Перамога“ паставілі адпрацаваць і выхадны дзень на пабудову дырыжабля „Правда“.

Гр. Кугель.

Я, юнкор „Чырвоная змена“, уношу на пабудову савецкіх дыры-

жабляў 10 рублёў і выклікаю юнкораў Алосіна, Варбіна, Малатка і іншых юнкораў. ГЕЛЬФМАН

Комсамольцы Менголіцы, слухайце выклікаю ачаўкі школы міліцыянтаў

Комсамольская ачаўка II-га дзялення школы міліцыянтаў, у касьці 25 чалавек, уносіць 25 рублёў на пабудову дырыжабля „Правды“ і выклікае пасля свайму прыкладу наступных ачаўкі ЛКСМБ: I-га аддзялення, 3 га і 4-га аддзяленняў М. міліцыянтаў.

Адказваю і выклікаю

У адказ на выклік тав. Адашчына уношу ў фонд дырыжабля імя „Правды“ 5 рублёў і выклікаю пасля свайму прыкладу наступных ачаўкі: Эльніна, Заборна, Геля, Ітніна, Голуба, Дворашкевіча, Тайца і Юіх савецкаў ачаўкі будаўніцтва (Менск).

Л. ГЛЕЗ

ХРОНІКА

Падрыхтоўка да сьвяткавання 13-й гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі

Для падрыхтоўкі і правядзення сьвяткаванняў у БССР 13-й гадавіны Кастрычнікавай рэвалюцыі прэздыдум ЦВК утворана камісія пад старшынствам т. Хацкевіча, у складзе т. т.: Платуна, Пляшкова, Чарнушкіна (з замянай т. Лабадасва), Кружана, Будзінскага, Палікова, Цімашэнка, Буравай, Пятушкова і Шпектарова.

Усебеларуская нарада бытавых камітэтаў

Прэздыдум ЦВК паставіў склікаць 1 лістапада г. г. усебеларускую нараду камітэтаў па палешаньшчыні працы і быту рабочніц і сялянак.

На нарадзе будзе прысутнічаць 150 чал.

Організацыя камісій па зямляўпарадкаваньню працоўных аўрэяў пры РВК

Прэздыдум ЦВК паставіў арганізаваць пры ўсіх райвыканкомах камісіі па зямляўпарадкаваньню працоўных аўрэяў. Райвыканкомам дадзена паказаньне аб арганізацыі гэтых камісій і належнай пастаноўцы іх работы.

Прамяяваньне комун „Праца“ Каралінскага раёну

Прэздыдум ЦВК згадзіўся з паставамі коўкурэнага бюро пры рэдакцыі газэты „Савецкая Беларусь“ аб праміяваньні лепцаў па коўкурсе комун „Праца“, Каралінскага раёну, Чырвоным сьцягам і трактарам.

Паведамленьне

Дом Пісьменьніка

14 кастрычніка гэтага году ў Доме Пісьменьніка доцэнтам БДУ тав. Гальперынай будзе прачытаны даклад па тэму:

„Стыль і жанр і задачы пролетарскай літаратуры“.

Пасля дакладу абмен думкамі. Прыняць удзел у абгаварэньні запрашаюцца рабочыя, пісь-

У Белдзяржкіно

Да дня ўдарніка—1 кастрычніка фабрыка „Савецкія Белдзяржкіно“ выпусціла ў 30-гадзінны асянячэй-фільм „Аб двух завадох“ Барла Маркса і „Чырвоная бажыта“. Выстаўляючы на ўсяму Савецкаму Саюзу прагульшчыкаў, „п'яніц і ноў“, фільм паказвае лепшыя рабытоўныя прафінплян-каў.

* Пры фабрыцы арганізавана па вывучэньню гледачска-дзельнай залі на комсамольскія гледачскія „Сапраўднае п'яніц“, на дзіцячым праглядзе ны „Храманожка“, і на гэтай-жа карціны змешчана тэрыял (падарогі, рабочыя, дзе-ста а вуліцы, п'яніц і інш.) чым вынікі работ аказаліся х-дзеньня вырашана праводзіць у аб-вым парадку па ўсіх выпус-фабрыкай карцінах.

* Кончана монтажам і мастацкім саветам фабрыкі „Храманожка“ пабудаваная і цычным матэрыяла. Карціна дапамогу калектыву ў бар-аваліючым дачунынку аспродзьдзем.

Скончана монтажам кар-ражнае карціна „Умацайце—агітылякат аб фізкультуры Закончыліся здымкі і асьветфільму „Тэлефон“, а-куецца скончыць да 20-ніка.

меньнікі, навуковыя пра-настаўнікі і студэнты. Пачатак роўна а 8 ўвечары.

Уваход вольны. Праўленьне Дому Пісь-

Адказы рэдакцыі Рэдыю

Згублены

— Ком. біл. за № 79174, на імя Пушкіна П. І., выд. Менск. АК ЛКСМБ.

— Біржавая картка юн эк-Мен. б ржай працы на імя Я. З.

— Мэтрычная вып. 6 нар-на імя Гельфмана, выд. Мен-

Галоўдзітбел М